



**ХТО ЯНЫ — ТАКСІЧНЫЯ ЛЮДЗІ?**

**5**



**ЯК ПАДЧАС ВУЧОБЫ АТРЫМАЦЬ ВАЕННЫ БІЛЕТ**

**6**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

28 ЛІПЕНЯ 2021 г. СЕРАДА № 142 (29511)



## «Беларусь разлічвае надаць імпульс развіццю ядзерных тэхналогій»



Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустраўся з прэзідэнтам Нацыянальнага даследчага цэнтру «Курчатаўскі інстытут» Міхаілам Кавальчуком. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі навуковае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі.

Крайні дзяржавы падкрэслілі: гэта сустрэча можа стаць гістарычнай, таму што яна надае імпульс развіццю ядзерных тэхналогій у Беларусі. Ён раскажаў, што настаяў на гэтай сустрэчы вельмі даўно. Паколькі расійскія вучоныя займаюць вядучыя пазіцыі ў свеце: пачынаючы ад мірнага атама да самых сучасных навуковых распрацовак — у сферы выкарыстання атамнай энергіі існуюць вялікія перспектывы для сумеснай работы. Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу на тым, што расіянэ — галоўныя партнёры вучоных Беларусі ў многіх даследаваннях.

«Калісьці я наведаў наш ядзерны цэнтр у Соснах (Аб'яднаны інстытут энергетыкі і ядзерных даследаванняў). Вельмі ўраваўла гледзець за ім, да гэтага часу прыглядваюся. Шчыра кажучы, я ўвесь час думаю, як бы нам актывізавацца ў гэтым цэнтры», — сказаў Прэзідэнт. Ён падкрэсліў, што бачыць у гэтым інстытуце вялікую каштоўнасць і навуковы патэнцыял.

У лютым 2021 года Курчатаўскі інстытут і Нацыянальная акадэмія навук Беларусі заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве. Для яго рэалізацыі распрацаваны праект дарожнай карты да 2030 года. «Я буду падтрымліваць усе прапановы. Ведаю, што ў вас аж, па-мойму, на 44 мерапрыемствах распрацавана саюзная праграма», — павялічыў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў дзяржаўнаму сакратару Саюзнай дзяржавы Дамітрыю Мезенцаву за стрымліны ў развіцці супрацоўніцтва па гэтых напрамках.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што Курчатаўскі інстытут аказваў падтрымку беларускім калегам пры будаўніцтве атамнай электрастанцыі. «Вы навучылі нас вельмі многаму. Мы гатовы будаваць гэтыя станцыі. На іх станцыях, якія будуцца за мяжой, мы можам браць удзел, не кажучы ўжо пра тэрыторыі Расіі, калі будуць узводзіцца такія атамныя станцыі», — сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што на парадуку дня ёсць шмат палітычных праблем. «Я хачу, каб гэты сустрэча была гістарычнай. Каб мы ад гэтага пачалі нейкі сур'ёзны адлік для развіцця ядзернай энергетыкі ў Беларусі».

### КАМЕНТАРЫЙ У ТЭМУ

Міхаіл КАВАЛЬЧУК:

## «Мы — ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫЯ ДОНАРЫ»

На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам прэзідэнт нацыянальнага даследчага цэнтру Расіі «Курчатаўскага інстытута» Міхаіл Кавальчук адзначыў, што Беларусь адзіная з пост-савецкіх краін захавала навуку на высокім узроўні. **СТАР. 2**

# Буран на старце



Наталія САЗАНОВІЧ — заахатнік-селекцыянер на конным заводзе «Зарэчча-дзяржаўнага прадпрыемства «ЖодзінаАграЛісмЭліта» даўгаледа, а гэта азначае, што разводзіць і забойце беларусую запяржоную пароду коней. На невялікай стайні на ўсходняй горада аўтабудаўнічай пад нагляданамі Наталіі Сергееўны знаходзіцца 123 асобныя племянныя коней. Гэтымі дзямі заахатнік рыхтуецца да спаборніцтваў (як відаць на фота), што прайдуць на свяце коней у палескай вёсцы Рамель Стольскага раёна на базе сельгаспрадпрыемства «Палеская ніва». Жанчына вучыць жарабца Бурана, які будзе прадстаўляць здольнасці папуляцыі, правільна хадзіць у выпражкі і выконвае каманды. Наогул, зарэччанскія канюводы стараюцца папулярызаваць беларусую запяржоную пароду насельніцтва, удзельнічаючы ў аглядах і конкурсах. Перамога на Рэспубліканскім конкурсе племянных коней у рамках мінулагагодняй выстаўкі «Белагра» дадала ўпэўненасці жывёлаводам-селекцыянерам, падтрымала іх энтузіязм і стадыянасць, што беларускі пародзісты конь, як нацыянальны здымак, будзе і далей завульвацца дзержавой.

Наталія Сазановіч, як сапраўдны патрыёт захавання сваёй — айчынай — пароды коней, хваляецца аб тым, што людзі ўсё менш і менш трымаюць гэтых прыгожых жывёл, радкі карыстаюцца конкай сілай ды наогул, у краіне колькасць коней, у тым ліку пародысты, скарачаецца. Прынамсі, у племянных гаспадарках іх сёння налічваецца зусім няшмат — каля 600 асобін. І ўсё-ткі, пакуль над справай аплукаюць такія апантаныя людзі, як Наталія Сазановіч, ёсць надзея, што беларуская запяржоная парода будзе доўга існаваць і радаваць людзей.

**Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.**

### ЦЫТАТА ДНЯ



**Сяргей КАСПЯРОВІЧ, начальнік галоўнага ўпраўлення прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі:**

«ВНУ 26 ліпеня ў асноўным завершылі прыём дакументаў ад абітурыентаў на бооўзятныя месцы. Але трэба адзначыць, што да 28 ліпеня працягваецца падача дакументаў на бюджэт на спецыялізацыі сельгаспрадпрыемстваў у аграрныя ВНУ. Прыём дакументаў ад абітурыентаў, якія вырашылі атрымліваць адукацыю на платнай аснове і не будуць зважаць уступныя іспытныя неспарэдня ў ВНУ, будзе працягвацца да 9 жніўня. Пакуль рана казаць пра колькасць падаўзеных заяў на бооўзятныя месцы. Разам з тым, на асобныя спецыялізацыі конкурсу даходзіць да трох-пяці чалавек на месца, незалежна ад тэмы, чым колькасць бооўзятных месцаў. Магчыма, на асобных спецыялізацыях будзе абвешчаны дадатковы набор. Такую інфармацыю ВНУ прадставіць пазней».

### Жніво-2021

## ГАРАЧАЯ ПАРА

Беларускія аграры перасягнулі 2-мільённую мяжу намалотаў



Згодна з інфармацыяй Мінсельгасхарчу, на 27 ліпеня беларускія аграры намалалі 2 млн тон збожжа. Збожжавыя і зернебабовыя культуры (без кукурузы, грэчкі і проса) убралі за 621,3 тыс. гектараў, што складае 29 працэнтаў заплаванай плошчы. Па тэмпах работ лістаўчыц Брэсцкая вобласць, там убрана 43,8 працэнта плошчы ад плана (147,7 тыс. га), У Гомельскай вобласці убрана 34,6 працэнта плошчы (120,6 тыс. га), Гродзенскай — 21,3 працэнта (66,5 тыс. га), Мінскай — 25,7 працэнта (122,6 тыс. га), Магілёўскай — 25,1 працэнта (81,9 тыс. га), Віцебскай — 23,8 працэнта (82,1 тыс. га). Усёго па краіне намалочана 2 млн 378 тыс. тон збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 32,8 ц/га. Падрабязней аб гэтым — у матэрыялах нашых карэспандэнтаў. **СТАР. 3**

### Жыллёвая палітыка

## Электрадамы становяцца ўсё больш папулярныя

А самая свежая тэндэнцыя індывідуальнага будаўніцтва — узвядзенне сучасных хутароў

Пра гэта паведаміў намеснік начальніка Галоўнага ўпраўлення будаўніцтва і жыллёвай палітыкі — начальнік ўпраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр АУРАМЕНКА.

### НА БУДОЎЛЮ ПАНДЭМІЯ НЕ УПЛЫВАЕ

Сёлетня плануюцца ўвесці ў эксплуатацыю 4 млн квадратных метраў агульнай плошчы жылля, з іх з дзяржаўнай падтрымкай — 1 млн квадратных метраў. За студзеня — ліпень бягучага года міністэрства чакае, што будзе пабудавана 2,24 млн квадратных метраў жылля, можа, нават больш. Што датычыцца жылля з дзяржаўнай падтрымкай, то мяркуюцца, што за студзеня — ліпень будзе ўвядзена 691 тыс. квадратных метраў або 69,1% ад гадавога задання.

Для Брэсцкай вобласці стаіць заданне пабудавання сёлета 590 тыс. квадратных метраў, чаканы ў студзені — ліпені ўвод — 348,2 тыс. «квадратаў», гадавы план для Віцебскай вобласці — 330 тыс. квадратных метраў, за сем месяцаў чакаецца ўвод 132,4 тыс. «квадратаў», у Гомельскай вобласці гадавы план — 500 тыс. а па вяршыч ліпеня будзе пабудавана 276,1 тыс. квадратных метраў жылля. У Гродзенскай вобласці за заданы перыяд чакаецца ўвод 250,2 тыс. квадратных метраў (план — 420 тыс. «квадратаў»), будаўніцтва якога запланавана на бягучы год. **СТАР. 2**

## ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

### ЗША згортваюць баявую місію ў Іраку

Прэзідэнт ЗША Джо Байдэн на сустрэчы з прэм'ерам Ірака Мустафой аль-Казымі заявіў, што амерыканская баявая місія на ірацкай тэрыторыі завершыцца да канца 2021 года. «Наша роля ў Іраку будзе заключана ў працягу падтрымкі (практыкі вайсковай) — Рад, садзейнічанні і дапамогі ў барацьбе з ДІЛ», — заявіў амерыканскі прэзідэнт. Аднаваднага рашыння бакі дасягнулі падчас перагавораў у Белым доме. Раней у ліпені прэм'ер аль-Казымі заявіў, што ірацкая вайска больш не мае патрэбы ў баявым садзейнічанні з боку амерыканскай арміі на тэрыторыі Ірака, у сувязі з чым ён меў намер абмеркаваць вывад кантынгенту ЗША з прадстаўніцтва адміністрацыі Белага дома. На тэрыторыі Ірака знаходзіцца каля 3,5 тыс. замежных вайскоўцаў, з якіх 2,5 тыс. — з ЗША.

### Парламент Малайзіі аднавіў работу пасля 7 месяцаў рэжыму надзвычайнага становішча

Рэжым надзвычайнага здарэння быў уведзены з-за распаўсюджвання каранавіруса, паведамляе Associated Press. Ён дазваляе кіраваць краінай пры дапамозе ўрадавых указаў без кансультацыі з парламентарыямі. Яна стала вядома, пасля 1 жніўня рэжым надзвычайнага становішча пачаў даваць зямлі ў адстаўку, бо, на ягоную думку, урад, сфарміраваны ў сакавіку 2020 года, пацярпеў няўдачу, у тым ліку і ў барацьбе з пандэміяй каранавіруса. Так, нягледзячы на агульнанацыянальны каранцін, які дзейнічае з 1 чэрвеня, колькасць выпуленых выпадкаў заражэння ў Малайзіі перавысіла 1 мільён, удзельнічаюць і колькасць смяротных зыходаў.

### У Італіі выпаў гіганцкі град памерам з яблык

Цяжкі град, які абрушыўся на цэнтральную італьянскую вобласць Эмілія-Раманья, перакрываў рух на аўтамагістрах і аўтамагістрах А1 у раёне Пармы, пашкоджалі сотні машын і дамоў. Як паведаміла выданне Il Fatto Quotidiano, град абрушыўся на аўтамагістрах і мясцовых жылляў зніжачу: паводле шматлікіх відаў у сацыяльных сетках, грады памерам з яблык пабілі шматлікі аўтамабілі і паклінулі ўраўнаважана на кузавах машын. Вядзьцелі, якія апынуліся ў эпіцэнтры стаялі, былі няздольныя працягнуць рух з-за ветру, залевы і граду. Экстрэмныя службы перакрылі рух на аўтамагістрах Мілан — Неапаль прыкладна на тры гадзіны для праезду тэхнікі і ратавальнікаў. Зафіксавана некалькі невялікіх ДТП. У гарадах у ваякоўцы Пармы, паводле паведамлення ІА Рэспубліка, многія будынкі пабіліся частка чарпалы. Мэр Рідэна ў Facebook напісаў, што парыву ветру сарваў драўляную абліцоўку даху будынка, пасля чаго раскідаў яе кавалкі па гістарычных цэнтры горада.

### КОРАТКА

- Міністэрства аховы здароўя зацвердзіла інструкцыю аб парадку фарміравання электронных медкарткі і саабыстага кабінета пацыента.
- Выстаўка «Будпраг-2021» прайдзе ў Мінску 14—17 верасня.
- Беларусь акажа садзейнічанне ў падтрымцы кадры для праваахоўных органаў Нігерыі.
- Мінінфарм прапанаваў змяніць рэкламу ў замежных ТБ-праграмах беларускімі сапрацімамі.
- У беларускіх каманю знайшлі новыя віды небяспечных для чалавека класіччю.

## НЕПАЖАДАНЫЯ «СУСЕДЗІ»

Як пазбегнуць пражывання побач з джаланоснымі насякомымі і што рабіць, калі вас усё ж укусілі?

Яшчэ адна праблема гэтага гарэчага лета — восі і шчыршы. І колькі людзей і пацярэджаюць, як паводзіць сябе калі іх гнэды і чаго неля рабіць, калі на цябе ляціць небяспечны рой, усё роўна некаторыя становяцца ахвярамі насякомы. Для некаторых гэтыя укусы становяцца нават смяротнымі...


Невыпадкова штогод у Міністэрства па надзвычайных сітуацыях звяртаюцца з просьбай дапамагчы зніжчыць джаланосных насякомы і іх гнэды. Толькі ратавальнікі Мінскага раёна за пачатку года паступіла больш чым 180 таіх просьбаў-паведамленняў.



### Вывіць і ліквідаваць

Адін з апошніх выпадкаў адбыўся ў Пухавіцкім раёне. Па дамогу ў МНС звярнулася сям'я з вёскі Залесце. У хаце знаходзіліся жанчыны і трое дзяцей. Яны быліся выцілі на вуліцу, бо вакол трохпавярховага асяскага лягла шмат шчыршыня. Ратавальнікі, якія аператыўна адрагавалі на інфармацыю, выявілі гнэздо насякомы, пасля чаго знішчылі яго. Пацярпелых, на шчасце, не было.

А ў вёсцы Гурноўшчына, што ў Клецкім раёне, днём, наадварот, жыхары не змоглі трапіць у сваю хату — рой восю перахаджаў бабুলі з уважлівай заісці ў дом. Гняздо насякомы ліквідавалі ратавальнікі, якія прыбылі на выклік. **СТАР. 3**



«...надаць імпульс развіццю ядзерных тэхналогій»

Адным шляхам

Медыцына

ў кантэксце выклікаў часу

У Наньчане адкрыўся форум ШАС

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)

«Павінен вам сказаць, да гонару ваіўных калег, я на самай справе проста здзіўлены ў ўрадавым», — сказаў Міхал Кавальчук. Ён падзяліў сваім намерам пра тое, што ў Беларусі развіваецца моцна розных навуковых інстытутаў. А блізкасць па духу беларускіх і расійскіх навукоўцаў служыць трывалай асновай для эфектыўнага ўзаемадзеяння паміж імі. У гэтым кантэксце краўнік Курчатаўскага інстытута прапанаваў некалькі ідэй, у прыватнасці, звязаных з выкарыстаннем буйных даследчых калексаў...

«Сёння постыглы навуку, навукоўца гра, працу вярзаны з вялікімі ўстановамі — так у нашым мега-саене. Гэта буйная дзяржаўная, куды ўваходзяць паскаральнікі, спецыяльныя магутныя крыніцы рэнтгенаўскага выпраменьвання, нейтронаў, лазерных крыніц», — растлумачыў Міхал Кавальчук. П словах вучонага, Курчатаўскі інстытут надаўна супрацоўнічаў з беларускім прадпрыемствам «Планар», якое рабіла для даследчага цэнтру партыю аргіланых рэнтгенаўскіх прыбораў. Гэты вопыт сумеснай работы мае станоўчы характар.

ПЛАЦДАРМ ДА РУХУ

Пасля сустрачы з Прэзідэнтам Міхал Кавальчук падрабязна расказаў журналістам, што амбіроўваў з беларускім ізраілем. У прыватнасці, ён засвардзіў увагу на прапанову стварыць азданую даследную інфраструктуру Саюзнай дзяржавы. Адым з адрасоў, дзе Беларусі і Расія могуць знадзецца блізкае супрацоўніцтва, вучоны назваў атамную станцыю ў Астраўцы. «Станцыя надала імпульс не толькі энергетыцы, гэта ўзяла і навуку, і цыкавае там яна якясна новае ўзровень. Таму што фактычна будаваў гэтую станцыю Курчатаўскі інстытут — як навуковы кіраўнік, які адказвае за бяспеку, за рактарскую ўвагу. Мы стамі калі вытокаў, і я думаю, што гэта стварыла канкрэтны плацдарм для руху», — сказаў Міхал Кавальчук.

На сустрачкі амбіроўвалася адкрыццё ў Беларусі філіяла МФІ — Маскоўскага інжынернага фізічнага інстытута, які быў створаны спецыяльна для падрыхтоўкі інжынераў і іншых высакакласных спецыялістаў, якія павіны працаваць у атамнай галіне. «Гэта адна з вядучых ВНУ нашай краіны, якая мае філіялы ў буйных гарадзкіх цэнтрах. Таму я думаю, што магчыма адкрыццё філіялы тут адначасова з філіялам Курчатаўскага інстытута, які ўжо існуе пры станцыі, даць нам штуршок нашаму супра-

ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ ПАТІПАЛ

Міхал Кавальчук падрабязна расказаў прадстаўнікам СМІ аб праекце «мегасаене» — вялікіх установаў, якія сёння прадстаўляюць навуковыя працы ў матэрыялазнаўстве, медыцыне, біялогіі, сельскай гаспадарцы. А Курчатаўскі інстытут — галоўная арганізацыя гэтых праграм. «Пасля развалу Савецкага Саюза нам патэнцыялы ў галіне высікіх тэхналогій (яма наома ўвазе «мегасаене») быў адным з самых буйных у свеце і агупнавалася і. Таму наша, я дэталю сабе груба сказаць, рабочая сіла вышэйшая на адкрыты рынак. І наоколі ўсе былі знаёмымі і інтэграваны, былі запатрабаваны. У Еўропе пасля развалу Савецкага Саюза быў запущаны цэлы комплекс мегапраектаў», — сказаў вучоны. Да такіх мегапраектаў і яна аднёс суперкалібрны ў Жневе, наймагутнейшы еўрапейскі лазер, цэнтр пратонна-іоннай тэрапіі, разнавідную станцыю тэмпературных даследаванняў...

«Мы — інтэлектуальныя донары. Еўропа будзе тое, што было прадумана і намі разам з ізраілем і Савецкім саюзам і Расія. Спектаку мы прынеслі тэлы толькі інтэлектуальны складнік, потым мы пачалі прыносіць тэхналогіі. А сёння мы з'яўляемся найбуйнейшымі донарамі. Мы ўкалі некалькі мільярдэў еўра ў гэтыя ўстановы і з'яўляемся і саўладальнікамі. Наша прапанова — стварыць азданую даследную інфраструктуру Саюзнай дзяржавы. Тым самым вучоны Беларусі атрымаваў доступ да ўсёй установай інфраструктуры, якая сёння разгордзена і якая на працягу найбольшых пяці гадоў стане найбольшай і свеце», — расказаў ад ідзі Міхал Кавальчук.

«Мы — інтэлектуальныя донары. Еўропа будзе тое, што было прадумана і намі разам з ізраілем і Савецкім саюзам і Расія. Спектаку мы прынеслі тэлы толькі інтэлектуальны складнік, потым мы пачалі прыносіць тэхналогіі. А сёння мы з'яўляемся найбуйнейшымі донарамі. Мы ўкалі некалькі мільярдэў еўра ў гэтыя ўстановы і з'яўляемся і саўладальнікамі. Наша прапанова — стварыць азданую даследную інфраструктуру Саюзнай дзяржавы. Тым самым вучоны Беларусі атрымаваў доступ да ўсёй установай інфраструктуры, якая сёння разгордзена і якая на працягу найбольшых пяці гадоў стане найбольшай і свеце», — расказаў ад ідзі Міхал Кавальчук.

«Мы — інтэлектуальныя донары. Еўропа будзе тое, што было прадумана і намі разам з ізраілем і Савецкім саюзам і Расія. Спектаку мы прынеслі тэлы толькі інтэлектуальны складнік, потым мы пачалі прыносіць тэхналогіі. А сёння мы з'яўляемся найбуйнейшымі донарамі. Мы ўкалі некалькі мільярдэў еўра ў гэтыя ўстановы і з'яўляемся і саўладальнікамі. Наша прапанова — стварыць азданую даследную інфраструктуру Саюзнай дзяржавы. Тым самым вучоны Беларусі атрымаваў доступ да ўсёй установай інфраструктуры, якая сёння разгордзена і якая на працягу найбольшых пяці гадоў стане найбольшай і свеце», — расказаў ад ідзі Міхал Кавальчук.

АДЗІНАЯ ЭКАЛАГІЧНА ЧЫСТАЯ ЭНЕРГІЯ

Дырэктар Курчатаўскага інстытута станаўча аданіў будаўніцтва Беларускай атамнай электрастанцыі. Ён растлумачыў, што лічыць атамную энергетыку «адзінай абсалютна экалагічна чыстай». Навуковец упу-

«ПАТЭНЦЫЯЛ САЮЗНАГА ДАГАВОРА ВАЖКІ І ЗНАЧНЫ»

Адзіна з арганізатару і ўдзельнікаў сустрачкі Аляксандра Лукашэвіча і Міхала Кавальчука, дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы Дзмітрый Мезенцаў падкрэсліў, што вучоны Расіі і Беларусі падмаўваюць планку свайго супрацоўніцтва на міждзяржаўным узроўні. А супрацоўніцтва Курчатаўскага інстытута і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ён лічыць найважнейшым этапам рэалізацыі саюзнай праграмы ў навуковай сфэры.

«Гэта пашырджэнне той практыкі адносін, якой мы ўжо сёння абавязаныя служыць дзяля людзей і дзяля самага чалавечаснага супрацоўніцтва з Курчатаўскім інстытутам у тым, што давае нам вялікую цыкаваць. Гэта не толькі ядзерныя даследаванні, атамная энергетыка. Інстытут займаецца цэлым шэрагам праблем (матэрыялазнаўства, геномы тэхналогіі, медыцына, генетыка ў сельскай гаспадарцы) і ўвесь час пашырае сваю тэматыку даследаванняў. Сёння мы падпісалі дарожную карту, якая адкрывае больш шырокія абсягі для буйных сумесных праектаў», — адзначыў Уладзімір Гусоўскі.

Валерыя СІЦЯКО.

Раман ГАЛОУЧАНКА:

«Вельмі важная сінергія навуковых патэнцыялаў для фарсаванага руху наперад»

Сустрачы з дэлегацыяй нацыянальнага даследчага цэнтру Расіі «Курчатаўскі інстытут» пад кіраўніцтвам прэзідэнта Ідзі Міхала Кавальчука правёў і прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галяўчанка.

«Мне вельмі прыяма адзначыць, што сустрачы паводзілі нашымі краінамі не толькі заваявалі, але і паспяхова развіваюцца. Думаю, што сёння ва ўрадзе мы мо-

«ТЫМ ЧАСАМ»

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі і Нацыянальны даследчы цэнтр «Курчатаўскі інстытут» (Расія) падпісалі дарожную карту супрацоўніцтва на перыяд да 2030 года. Подпісы пад дакументам паставілі старшыня Прэзідыума НАН Беларусі Уладзімір Гусоўскі і прэзідэнт НДЦ Міхал Кавальчук, паведамляе БелТА.

Дарожная карта супрацоўніцтва ўключае ў сябе больш за 40 напрамкаў, у тым ліку ў ядзернай энергетыцы, генетычных даследаваннях,

ядзернай медыцыне, распрацоўцы беспілотных літальных апаратаў, іншых галінах.

«Супрацоўніцтва з Курчатаўскім інстытутам у тым, што давае нам вялікую цыкаваць. Гэта не толькі ядзерныя даследаванні, атамная энергетыка. Інстытут займаецца цэлым шэрагам праблем (матэрыялазнаўства, геномы тэхналогіі, медыцына, генетыка ў сельскай гаспадарцы) і ўвесь час пашырае сваю тэматыку даследаванняў. Сёння мы падпісалі дарожную карту, якая адкрывае больш шырокія абсягі для буйных сумесных праектаў», — адзначыў Уладзімір Гусоўскі.

З электрадамы станавяцца больш патрэбныя дамы і пачынаюцца будаўніцтва

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)

Таксама ў планах пабудаванне сёлета ў Мінскай вобласці 1,2 мілья квадратных метраў жылля, за сем месяцаў «квадратаў» ў Магілёўскай вобласці з 360 тысяч квадратных метраў, заплаваных на год, каацыя выкананне 150 тысяч «квадратаў». У Мінска планавана заданне — 600 тысяч квадратных метраў жылля, у студзені — ліпені будзе пабудавана 488,3 тысяч «квадратаў» або 81,4 % ад плана.

Што датычыцца ўводу жылля, пабудаванага з дзяржаўнай падтрымкай, то план на бягучы год — 1 млн «квадратаў» на краіне, а чаканы ўвод у студзені — ліпені — 691 тысяча квадратных метраў або 69,1 % ад плана.

У Брэсцкай вобласці за сем месяцаў бягучага года «квадратаў» з 200 тысяч квадратных метраў, заплаваных на год, у Віцебскай вобласці — 38,8 тысячы (план — 90 тысяч), Гомельскай — 95,6 тысячы (план — 181 тысяча), Гродзенскай — 117 тысяч (110 тысяч «квадратаў»).

У Гродзенскай вобласці праблем з будаўніцтвам наогул няма ніяк — там ужо ціпер пераважылі каналізацыйныя будаванні, але ўсё роўна працягваюць будаваць. У Мінскай вобласці план — 205 тысяч, за сем месяцаў будзе пабудавана 126,5 тысяч квадратных метраў, у Магілёўскай вобласці план — 10 тысяч, а чаканы ўвод за названы перыяд — 50,4 тысяч квадратных метраў. У Мінску будзе пабудавана 106,8 тысяч «квадратаў» з дзяржаўдтрымкай, са 124 тысяч квадратных метраў, заплаваных на год, у аэра-вобласці будаванні.

Аляксандр Аўраменка аснова адзначыў, што ўсе прадпрыемствы пачынаюць міністэрства сёлета выконваюцца. «Нашы будыўнікі не могуць, вядома, працаваць дыстанцыянальна. У большасці выпадкаў яны працуюць на адкрытых павятрах, выконваюць усё меры засячэр. У прынцыпе, на будаўніцтва пандэмія асабліва ўплыў не аказала», — падкрэсліў спецыяліст.

«Ён расказаў таксама, што на ўліку масавага патрабавання ў нашай краіне жылльвае ўмоў у краіне знаходзіцца каля 640 тысяч сем'яў. Лічба вялікая, але і тэмпы будаўніцтва з кожным годам нарошчваюцца. У церапярні з частабына ўводзіцца на 4 мільёны квадратных метраў жылля на год. Прынята дзяржаўная праграма «Будаўніцтва жылля» на 2021—2025 гады, у якой такімі тэмпы будаванняў, прычым з нарастаючымі вынікам; штогод будзе дадавацца прыкладна 100—200 тысяч метраў квадратных», — расказаў Аляксандр Аўраменка. Які вынік — у 2025 годзе заплаванана пабудаванню ўжо 4,5 мільёна метраў жылля.

«МУРАШКІ» АРЭДНАГА ЖЫЛЛЯ? ВАРТА ПАСПРАБАВАЦЬ

Асабліва запатрабавана ў буйных гарадах краіны арэнднае жыллі, будаўніцтва якое пачалося ў 2012 годзе. Але калі ў гэтым жа 2012-м аб'ём такога будаўніцтва склаў толькі 12 тысяч квадратных метраў, і яно было ўведзена ў эксплуатацыю, то за апошнюю пяцігодку складзе 120—135 тысяч «квадратаў» на год.

На думку Аляксандра Аўраменкі, попыт на арэнднае жыллі звязаны з мабільнасцю працоўных рэсурсаў. У церапярні часта былі адрэдагаваныя складзе ўжо толькі да 4 % ад усёго жылльвага фонду, будучага такога жылля ў асноўным з'яўляецца за кошт бюджэтных сродкаў. Паводле інфармацыі спецыяліста, заданне па ўзвядзенні арэнднага жылля на год складае 119,8 тысячы квадратных метраў, у тым ліку 25,4 тысячы «квадратаў» за кошт прадпрыемстваў.

Усе вядомае сучасны Тэраўскі малочны камбінат, які прадугледжвае выкарыстанне знешня працоўных рэсурсаў дастаткова высокай кваліфікацыі. Такіх спецыялістаў трэба не толькі запрасіць на новае месца работы, але і забяспечыць жыллем. У

спікер адзначае, што пакуль у сталіцы дзяржаўнае жыллі камерцыйнага найму будаўцца за кошт сродкаў, атрыманых ад здычы ў наём такія кватэры. Аднак ёсць шэраг прадпрыемстваў, які зацікаўлены будаваць падобнае жыллі для сваіх патрэб.

«Ціпер мы робім аптымане сярод зацікаўленых міністэр-

ДАМЫ, ЯКІМ ПАТРЕБНЫЯ ТОЛЬКІ ЭЛЕКТРЫЧНАСЦЬ І ВАДА

Аляксандр Аўраменка нагадаў, што ўрадам Беларусі зацверджана Праграма па павелічэнні электраспажывання для патрэб ацяплення, гарачага водазабеспячэння і прыгатавання ежы на 2021—2025 гады. «Рэалізацыя дадзенай праграмы дадасць магчымасць павысіць да-ступнасць выкарыстання электрычнай энергіі для ацяплення і гарачага водазабеспячэння, так і пры будаўніцтве новага электрыфікаванага жылля.

Нагадаю, што такіх дамы пабудавана з 2018 года, тады было ўведзена ў эксплуатацыю 5,7 тысячы квадратных метраў жылля, у 2019 годзе — 8,8 тысячы, а ўжо ў 2020-м — больш за 61 тысяч «квадратаў». Па вынікам мінулага года павялічылася колькасць заявак на выдучу грамадзянам тэхнічных дамы на выкарыстанне электрычнай энергіі для ацяплення і гарачага водазабеспячэння ў аднакватэрных і блікарэаўных жылльвых дамах. За першае п'ятгоддзе чакаецца ўвядзення ў эксплуатацыю больш за аб'ём 50,3 тысячы квадратных метраў, або 29,2 % ад дадавага задання».

У сталіцы да ўводу ў эксплуатацыю рытуктэ першы жылы дом з выкарыстаннем электрычнай энергіі для ацяплення і гарачага водазабеспячэння. Ён размяшчаны ў межах праспекта Дзяржынскага — вуліцы Шчор-

са. Заказчыкам выступае УКБ Фрунзенскага раёна.

КАЛІ КВАТЭР БОЛЬШ, ЧЫМ СЕМЯЎ

Аляксандр Аўраменка паведамыў, што ў бягучым годзе накіравана на паліпшэнне жылльвае ўмоў павіны атрымаць больш за 10,5 тысячы шмат-дзетных сем'яў, для 8,8 тысяч сем'яў у планавае ўвядзенні ў эксплуатацыю новага жылля памяшканні.

Сёлета ў сталіцы ўстаноўлена заданне пабудавання жылля для 1156 шматдзетных сем'яў. На бягучы момант для 1260 сем'яў ужо ўведзены ў эксплуатацыю 153 кватэры. Гадавое заданне для такой катэгорыі грамадзян выканана на 109 %.

«Гэта сведчыць аб тым, што некаторыя сем'і будуць не па адной кватэры, а па дзве ў залежнасці ад колькасці дзяцей і патрэбы ў жыллі», — удакладзіла Ірына Гонтарэва. — Есць і такое заданне для горада, які кірунак на будаўніцтва жылля будаўніцтва сем'яў. У бягучым годзе ў Мінску павіны быць накіраваны на будаўніцтва жылля 1600 шматдзетных сем'яў. На сённяшні дзень ужо атрымалі такія накіраваны 1087 сем'яў на 1167 кватэры.

Старшыня камітэта адзначае, што горад шукае магчымасці для будаўніцтва індывідуальнага жылля для шматдзетных. Адна з такіх плянаў, дзе ажыццўляецца комплексная будаўтва, знаходзіцца ў мікрараёне Сокал. Праект будзе рэалізоўваць у тры чаргі. Да церапярняга часу ўжо ўведзена ў эксплуатацыю першая чарга.

Плануецца, што індывідуальна будаўтва будзе ўвядзена ў Заводскай вобласці горада. Ціпер вядзецца распрацоўка праекта-каштарыянаў дакументацыі. Таксама ўвод у эксплуатацыю індывідуальных жылльвых дамаў заплаванана ў вёсцы Замаць. Тут жыллі будзе забяспечана калі шматдзетныя сем'і, так і грамадзяне, які знаходзіцца ў чарзе на паліпшэнне жылльвае ўмоў.

акадэмічнай і культурным абме-нанам паміж краінамі ШАС, зацікаўленымі традыцыйнай медыцына, спрыць мадэрнізацыі і інтэрацыяналізацыі традыцыйнай кітайскай медыцыны, дасвадзіць усю скарыстацыю не практычных напярочнікаў і навуковых дасягненнямі, а таксама зробіць унёсак у ахову здароўя і дабрабыту народаў свету.

Міркуецца працягнуць чатыры падфорумы па тэмах «Традыцыйная медыцына і здароўе чалавека», «Традыцыйная медыцына і яе індустрыялізацыя», «Абмен і супрацоўніцтва ў галіне традыцыйнай медыцыны», а таксама «Навуковыя дасягненні рэчышчы традыцыйнай медыцыны». Каля 500 кітайскіх і замежных прадстаўніц узяцьня ў форуму, у тым ліку намеснік генеральнага сакратара ШАС і пасланнік

14 краіны ў Кітаі. Таксама плануецца, што прадстаўнікі дэлегацыі краіны, у тым ліку віцэ-прэм'ера Беларусі і Кыргызстана, будуць удзельнічаць у канферэнцыі па аздановай. Арганізатары старана на распрацавалі для наведвання ўдзельнікаў форуму адыслыювыя маршруты «Наньчан — Руйджын — Шыньганьшань — Ціан-дэжын», што дазволіць гасцям на свае вочы убачыць вялікія да-сягненні сацыяльнай і эканамічнага развіцця Кітаю.

Форум праідае ў змешаных фармаце — «анлайн+афлайн». Прадстаўнікі замежных СМІ, якія з-за эпідэміі не змогуць пры-язніць на мерапрыемства, возьмуць удзел з дэлегацыяй трансляцыі ў рожыме аналізы. У калі «Звязда» — чакайце падрабязна-сцяў.

Мікалай ПІТНІВАН.

Алімпійскі дзёнік

ЧАКАЕМ ВЫНІКАЎ

Калі верць прымець, што за чорнай паласой заўсёды ідзе белая, то вынікі беларускіх плавальнікаў на Алімпійскіх гульнях у Токіа ужо павіны нас урадзіць. Сёння, на жаль, такога сабодзе непа. Алімпіада — не толькі перамога і гераічныя історыі, гэта шчы і крыўды, наудачы і жорсткі ўспылі абставіны. Але не варта забываць словы Томаса Баха на цырымоніі адкрыцця — «настат у нас надзея». Надае цяпер вельмі патрэбна беларусам.

Бокс. Самы вопытны беларускі баякер Віталій Бандарэнка (75 кг), які шукаў да Алімпійскіх гульняў 25 гадоў, 35-гадовай беларус уступіў у першым паўдзеньні. Яго сапернікам стаў малады амерыканец Трой Акліс. Па рашэнні судзіўцы амерыканец перамог — 5:0.

«Я падрыхтаваўся пад яго, але ён быў хутчэйшы. І ў нейкі момант ён так мяне абзрыўся, што я нават не чакаў. Я вельмі рады, што трапіў на Алімпійскія гульні, і не толькі я, а ўсе мае блізкія, мае трэнеры. Так склалася, што я не праішоў далей па турнірнай сетцы», — прыводзіць словы Віталія прэс-служба Нацыянальнага алімпійскага камітэта.

Аляксандр Радзівон (69 кг) у 1,16 алімпійскага турніру ўступіў брытанцу Пэту Макарму. Уладзімір Смілгітоў (81 кг) у першым паўдзеньні з сапернікам з Самоа Алоу Пэаў Лідзіцкі-Фагалі перамог. Наступным сапернікам беларуса 30 ліпеня стане новазеландзец спартсмен Давід Кока. Разам з ім далей па турнірнай сетцы ідзе і Дзмітрый Асаню.

Стрэльба. Марыя Мартынава і Юры Шчарба-цэўн выступілі ў кваліфікацыі каманднага міксту ў стрэльбе з пневматычнай востраю 10 метраў. У суме спартсмены набралі 622,6 бала і не прайшлі ў фіналі спарбрыччэўна.

«Сапернік тут вельмі моцны. Свой вынік я адрэаваў каг дазвальняюцца: паказала свае балы, на якія былі гатовы і мяне не паказвала ў Беларусі апошнім часам. Там я задаволеная, засмучана чымна чаго», — падзялялася Марыя Мартынава з прэс-службай НАК Беларусі.

Канюк спорт. Беларускі прадстаўнік коннага спорту (горбхоў) Аляксандр Фаміноў не выступіў на Гульнях у Токіа з прычыны захавання ў яго каня. Як паведамілі ў федэрацыі гэтага від спорту, японскія ветэрынары дыгнаваліся ў каня Марціні суўрэана захаванне (пакуль не удакладняцца, якое). Прынята рашэнне не заяўляцца на афіцыйныя спарбрыччэўны. Такім чынам, 30 ліпеня ў Беларускай камандзе барыцьбу ў конным трохбор'і пачне Аляксандр Зелінько на кані Карла-Гранда.

План на 28 ліпеня. У сярэдзі выступілі на Алімпійскіх гульнях працягнуць стралкі, лыжы, вяселістасці на шашы, прадстаўнікі паўночнага спорту. Сваё ўступленне ў змешаным разрадзе пачнуць тэнісцісты Арына Сабаленка і Ягор Герасімаў, якія скончылі выступаць у адзіночным разрадзе. А Ілья Іваша працягне ўступленне ў адзіночным разрадзе.

Валерыя СІЦЯКО.



развіваецца ў Мінскай вобласці, а таксама ў Брэсцкай і часткова ў Гродзенскай раёнах. Чым бліжэй будзе год, тым больш агламерцыя прыватных жылльвых дамоў каля яго фарміруецца. Але ў апошнія дзень тры гады стала прапуніяча тэндэнцыя росту цыкаваў да хутароў. Гэта не абавязкова дом у лесе, але такія месцы, каб да бліжэйшага населенага пункта было некалькі кіламетраў.

СМАЛЯВІЧЫ, СКІДЗЕЛЬ І ЖАБІНКА

Па словах Ірыны Гонтарэвай, цяпер працягваюцца будаўтва горада-спадарожнікаў, а таксама энэргэтычны да павышэння энэргэаэфэктыўнасці і аўтаматызацыі.

Дырэктывы № 8 «Аб прыярытэтных напрамках развіцця будаўніцтвай галіны» прадугледжана забяспечэнне будаўніцтва індывідуальнага жылля ў краіне на ўзроўні не менш за 1,6 мілья квадратных метраў жылля, што ў нас і выконваецца па плане. Так, на выніках першага п'ятгоддзя 2021 года чаканы ўвод у эксплуатацыю такога жылля будзе 55,7 % ад дадавага задання», — расказаў спецыяліст.

«Яно сёння ўсё больш накіравана на будаванні. Да таго ж мы плануем пашырць гэтую тэмпу будавання і ў бок паліпшэння будаўніцтва дамоў комплексна. Напрыклад, за міжой будаўніцтва-спадарожнікаў будзе Жабінка, а ў Гродна — Скідзель.

Колькасць населенства горада-спадарожніка Брэста Жабінкі складае 14 тысяч чалавек. Міркуецца, што да 2025 года гэтан лічба складзе 22 тысячы чалавек. У два разы вырасць і жылльвы фонд райдэнтара: калі сёння ён складае 37,2 тысячы квадратных метраў, то на працягу дзесяці найбольшых гадоў агульная плошча жылля вырасць тут да 757,2 тысячы «квадратаў». У тым ліку 264 тысячы квадратных метраў будзе пабудавана для жыхароў Брэста. Прычым у значнай ступені гэта будучы кварталы індывідуальнага жылльва будаўніцтва

Сяргей КУРЧАК.

Ураджай-2021

# ГАРАЖА ЧАРА

## У «РАПСЕ» ЗБІРАЮЦЬ РАПС

...На гадзінкі адзінаццаць. У работніку механізаванага звяна ААТ «Рэпс», што ў Мінскім раёне, надходзіць час абдзецнага перапынку. На ўраджайную поля іх ужо чакае фургон з гаражэй эжай. Шкаргаўзныя МАЭ і магутныя камбайны «Палесса» адзін за адным спыняюць работу, механізатары і кіроўцы падыходзяць да аўтамабіля, дзе і камак раздатыцца Алена Пясняк. Тут таксама знаходзіцца намеснік дырэктара гаспадаркі па ідэалагічнай рабоце Ларыса Ружанцова, якая знаёміць працаўнікоў з апошнімі вынікамі па зборы і перавозцы ўраджаю бягучага года. Асноўныя клопаты па забеспячэнні работнікаў гарачым абедам узятая на сябе старшыня прафсаюзага камітэта сельскагаспадарчага прадпрыемства Любоў Ціцянкова.

Адным з лідараў саборніцтва сярод механізатараў гаспадаркі не першы год з'яўляецца Валерый Петушкіо — машыніст-трактарыст першага класа. У ААТ «Рэпс» ён працуе каля дзесяці гадоў, а ўвогуле Дадаша — склаўся вельмі дружні, згуртаваны калектыў. Я ведаю, што калі ўзнікне неабходнасць, кожны з маіх таварышчай адрозне мнэ прыйдзе на дапамогу. У такім калектыве нізкія вынікі па зборы збожжа мейце, самі разумееце, сорамна. Агульны настрой на будучы ўраджай і на сам вельмі добры.

Як паведаміў намеснік дырэктара ААТ «Рэпс» па сельскагаспадарчай вытворчасці Андрэй Шышкаў, агульная плошча ворных зямель у гаспадарцы складае 4 700 гектараў. Асноўны культуры — каласавыя збожжавыя і зернебобовыя культуры. Пад іх адрэзана 1800 га. Пасевы азімага рапсу займаюць 800 гектараў, 1250 га адрэзана пад кукурузу і 1700 га займаюць шматгадовыя травы.



Экзіпак бацькі і сына Міхаіла і Віталія САЛДАЦЕНКАУ (ААТ «Чамярыйскі»).



У полі — з добрым настроем. Члены механізаванага звяна разам з Ларысай РУЖАНЦАВАЙ, Любоў Ціцянковай і галоўным аграномам Андрэем Сяргеевічам.

— Сёння мы павіны забеспячыць гарачым харчаваннем на рабочых месцах 65 чалавек, — расказала Любоў Якіўлеўна. — З 11 да 13 гадзін усе людзі павіны быць намолены. Кіраўніцтва гаспадаркі выдзеліла ў наша распарэданыя два аўтамабілі, таму паспяваем аб'явіць усё вытворчыя ўчасткі і накарміць людзей. Якісцю харчавання работнікі задаволены, ніякіх скаргаў у наш адрас не было.

У мена абвазкоўка прысутнічае свежар гародніна, усё маюць магчымасць атрымаць «першае», і «другое», і «трэцяе». У такім гарачым надвор'е прадурлежана дурнавова выдана мінеральнай вады. Застаецца толькі нажарць усім смачнае есці!

Пачатак на 1-й стар.

Салодкім камітатам частуе працаўнікоў Алена ПЯСНЯК.



Сяргей РУЧАНУА, фота аўтара.

— Сялета ўборка азімага рапсу пачалася на 10 дзён пазней і параўнанні з мінулым годам, — падкрэсліў Андрэй Шышкаў. — Прычына — эжжыка і халодная вясна, вегетацыйны перыяд выцягнуўся даўжэй, чым звычайна. На працу чатырох дзён убралі 30% плошчы, намалачці больш за 700 тон у бункернай вазе пры сярэдняй ураджайнасці 29,3 цэнтнера з гектара. Гэта крыху менш, чым летась, калі ўраджайнасць складала 30 ц/га. Але я спадзяюся, што з цягам часу мы ўсё ж такі наблізімся да таго паказчыка. Дарчы, валавы збор рапсу ў мінулым годзе склаў 2550 тон у бункернай вазе. Калі усё будзе добра, сёлета мы зборам 2400 тон рапсу.

Па словах намесніка дырэктара гаспадаркі, вырошчванне рапсу — справа выдатная. За год чана вырасла амаль удвая. Аднак дадзена культура — даволі працаёмкая, нават капрызна. Патрабуе вядзці 3-4 вегетацыйныя апрацоўкі, абвазкоўка апрацоўка ад хвароб, і бясшумна, унесенне поўнага спектра мінеральных угнаўненняў з поўным захаваннем тэхналогіі сямбы.

— Звычайна мы ўбіраем каля 100 гектараў у дзень, — працягвае суразмоўнік. — Спладзяно, што за 5-6 дзён утравімся. А потым бме перапынку пачнем убіраць азімае збожжавыя. На нашымі дзень вылігнатасць складае 18-20%, і таму ўжо можна пачаць уборку гэтых культур. Агтымальна вылігнатасць складае 15-16%.

У гаспадарцы наладжана перапрацоўка рапсу. З яго вырабляюць алей і махуку, якая карыстаецца попытам у іншых сельскагаспадарчых гаспадарках. Што даўжэйшы алей, то яго ахвотна купляюць у тым ліку ў замежных краінах. Карацей кажучы, стаўка на рапс сябе апраўдае.

НА паўднёвым усходзе Беларусі два гады запар на жніве першымі тысячнікамі становяцца супрацоўнікі ААТ «Чамярыйскі», што на Брагіншчыне. Летась амаль дзень у дзень перададкі гэтай гаспадаркі за першыя тысячы прымалі вышнванні ад кіраўніка рагіёна. У мінулым годзе зноў жа дадзена сельскагаспадарчай асімітэз у ліку першых на Гомельшчыне завяршыла ўборку збожжавых каласавых. З сямі экзіпакжам камбайнераў, што былі задзейнічаны на ўборцы хлеба, шэсць — у перададкі рагіёна. Ціпер супрацоўнікі ААТ «Чамярыйскі» зноў у лідах.

Дарчы, брагінскія камбайнеры — першыя ў Беларусі, што дасягнулі адзнак у тэсячуну маналочных тон збожжа маналочна на айнайчынай тэхніцы.

Дарчы, таміма жніва ў гаспадарцы вызначыліся адрозне дзве брыгады. Так, намалот у тэсячуну тон збожжа на асабістым рахунку экзіпакжы бацькі і сына — Міхаіла і Віталія САЛДАЦЕНКАУ, а таксама ў тандэма братаў Пятра ЯФІМЕНКІ і Міхаіла ГАЛКО. Міхаіл Салдаценка вывядзе на жніво з 2008 года. Летась яго экзіпакж таксама быў у лідах.

— За гэты час павышва шасці разоў на рэспубліканскіх «Дахынях». Адна з цяжкіх прафесій. Хвалюянні вельмі вялікія. Сёлета ўраджайнасць на палях — у сярэднім 26 цэнтнераў з гектара. Мэта ў мяне — паўтары тэсячы любой цынону, ну, да двух тэсяч, — дзеліцца Міхаіл Салдаценка.

Другі сезон камбайнер збірае ўраджай у тандэма з сынам, які шчыра вывуча. На вакацыйныя малады чалавек дапамагае ў полі.

— Сярод экзіпакжы пануе саборніцкі дух, і гэта дорчы стымліу у рабоце, — упузненне

у тэсячуну тон намалочанага і перавезенага збожжа. Сярод лідараў жніва ў Добрушскім раёне — ААТ «Калінінскі».

Ціпер рабочы дзень у гэтай гаспадарцы пачынаецца каля сямі гадзін раніцы і працягваецца да дзевяці вечара. Працоўцы камбайнеры сапраўды з поўнай самаадданай. Летась у гаспадарцы былі чатыры экзіпакжы-тэсячнікі, асобна быў пастава паўтарыш мінулагадні вынік.

Старшы камбайнер Пятро САМОІЛЕНКА ў гаспадарцы з 1989 года. У мінулым годзе яго экзіпакж намалачці больш як піль тэсяч тон збожжа.

— Сёлета таксама плануем спрацаваць добра, але многае залежыць ад тэхнікі. Траба, вядома, імікнуцца добра працаваць, — нешматстоўна, але ёміста адзначае механізатар ААТ «Калінінскі» падчас кароткага перапынку на сяджанку — на палеткі прыхаела «сталочка на колах». Час для прыняцця эжы не рэгламентуецца, але звычайна гэта не больш як 15 хвілін.

У гаспадарцы кіпіць работа і на зернецяку. Аднаасоўка з уборкай ідзе падрыцхоўка зямля ўжо да наступнага сельскагаспадарчага года. З сабраўнага ўраджаю адбіраецца найлепшае зерне, якое засеяваць вясною.

Як адзначалі ў гаспадарцы, у 2019 годзе тут сабралі калі шасці тэсяч тон збожжа. Летась — дзевяць з паловай. Сёлета плошча палетак са збожжавымі культурамі застаецца практычна тая ж, але ўраджайнасць вышэйшая. Гэта дзе падставу разлічваць на больш знячын намалот, тлумачыць дырэктар сельскагаспадарчых прадпрыемства Віктар БАЙДАУ.

— Упузненне, што зможам пераагнуць намалот мінулага года не менш чым на тэсячуну

## Жніво — на добрых абаротах

На Гомельшчыне запаветныя рубжы ў тэсячуну тон намалочанага і перавезенага збожжа ў канцы мінулага тыдня скарыліся экзіпакжам камбайнераў і кіроўцам дзюхоў гаспадарак Брагінскага раёна. Лідары жніва павішавалі старшыню аблвыканкама Генадз СЛАБЕЎ.

Паралельна адрозне вядзе аддзку зерня дзяржава, дзяржава па здачы збожжа ўжо выкаваны больш чым на палову, — распавёў ён.

Між тым у цэлым на Гомельшчыне пад збожжавы сёлета адрэзана 348 тэсяч гектараў. Кіраўніцтва рагіёна ставіць перад аграарымаі задачу сабраць ураджай без страт.

— Паспяваю мы правалі ў апытальныя тэрміны, хоць і было дурнавовае адстаненне ад мінулага года. У гэце вегетацыйнага года, што збожжа наліваецца эфрэктыўна, біялагічная ўраджайнасць была больш за 30 ц/га, аднак адмоўна на вынік паўплывала ўмовы надвор'я. Нашы механізатары не спыняюцца, убіраюць, — звярнуў увагу пачасца цырымоніі ўзнагароджання першых тэсячункаў па намалоте і адрозне збожжа новага ўраджаю старшыня Гомельскага аблвыканкама Генадз СЛАБЕЎ. — Мы нацэляныя на тое, каб выйсці на ўзровень не ніжэйшы за мінулы год.

Сёння на большай частцы тэрыторыі волаасці склаліся спрыяльныя ўмовы надвор'я для жніва: эжжыка крыху спада, прыйшлі дзяржы. Тэхніка працуе ад вядна да вядна. У гэту гарачую пару ў рагіёне за дзейнічаюць больш за тэсячуну збожжаборачных машын.

У сваю чаргу, па аперацыйнай інфармацыі Мінсельгасхарча, па стане на 17 ліпеня на Гомельшчыне зборана 34,6% ўборачнай плошчы збожжавых і зернебобовых культур (без ўліку кукурузы, грэчкі і проса). Што ўлучае прыбярэцтва звыш 3%. Аграары рагіёна ўжо зроблі важкі ўнёсак у агульнарэспубліканскі каравай — намалочана 284,2 тэсяч тон збожжа.

Наталія КАРПЫЛЕНКА, фота Ірыны СТЬБІНСКАЙ.

## НЕПАЖАДАНЫЯ «СУСЕДЗІ»

Супрацоўнікі МНС здаваюць летаціны выпадак, калі ў адным з дамоў незвычайнай планіроўкі каля аграгарадка Волма пад дахам заваяліся васы, памер гнэдаў якіх дасягаў метра-паўтара. Дарчы, у сітуацыях, калі насаскомья

пагражаюць жыццю і здароўю людзей, ратавальнікі дапамагаюць бязвыплата. Гэта актуальна і тады, калі званок па стымліу з дашкольных устаноў, дамоў састарэлых і інвалідаў, бальніц, школ, пазашкольных і сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў. Калі ж камусьці здаецца, што яго «атакавалі» насаскомья, а насасарм прамай

пагрозы жыццю і здароўю няма, то траба тэлефанаваць па нумарам 101 або 112 — у службе раскажуць, які знішчыць гняздо самастойна.

### ЯК ПАДРЫХТАВАЦЦА ДА МАГЧЫМАЙ СУСТРЭЧЫ З СУСАЦЫМІ-«ПАЛАСАТЫМІ»?

Спецыялісты сцвярджаюць, што часта для свайго прыжывання джаласносна насаскомья выбіраюць чалавечыя жыллі. Цяпло, вялікая колькасць цёмных месцаў, навуэннасць эжы — якое яшчэ месца мейце больш выгодным для прыжывання? Аднак людзям з такімі «суседцамі» можна толькі паспачваць: васы і шоршкі настолькі зайзята абараняюцца сваё гнэдаў, што гатова я атакаваць любаго, хто паспачвае іх прыблізіцца.

Каб пазбегнуць непажаданага «суседства», траба рыхтаваць свой дом загадзя. У прыватнасці, каб выключыць прынікненне насаскомья пад дах дома або ў нішы, перад летнім сезонам варта аглядзець памыканні на гаршычкі і ліквідваць усё шчыльні. Калі ж гнэдаў насаскомья ўжо ёсць, яны вырасцілі пазбавіцца іх самастойна, каб пазбегнуць укусу насаскомья, неабходна паміць пра меры пераагроедзі. — Да анічэння насаскомья, а таксама і гнэдаў варта прыступіць пасля заходу сонца, — рэкамендуе афіцыйны прадстаўнік Мінскага абласнога ўпраўлення МНС Аляксандар ШВАЙБОВІЧ. — Асвят-

### Радзізнае

## Палявыя экспедыцыі і Вольгі Церашчатавай

Унікальны навукова-даследчы і экспедыцыйна-выставачны праект «Я пакаляе з Поева», з ціпер прадставлены ў Лоўскім «Музеі бітвы за Дняпро». Ён прывесчыны 95-й гадавіне з дня нараджэння знакамітага беларускага мастацтвазнаўца — Вольгі Церашчатавай.

Яна нарадзілася на зямлі Лоўбужчыны, стала заснавальніцай і першым дырэктарам Музея старажытнабеларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Выставачны праект распавядае, як 21 ліпеня 1926 года ў мястэчку Лоуе у сям'і нарадзілася дзяўчынка Воля. У 18 гадоў яна пакінула родны край. Вярнулася толькі праз сорак гадоў — ужо вядомай даследчыцай беларускай даўніны, кандыдатам навук, аўтарам мноства навуковых артыкулаў па гісторыі беларускай культуры і мастацтва, супрацоўніцай інстытута этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору Акадэміі навук БССР — загадчыца адрэзала і дырэктарам цэлага музея пры ім.

Так, у канцы 1960-х разам з аднамуцімам на ўласным сродку Вольга Церашчатава арганізавала экспедыцыі па Беларусі для збірання помнікаў нацыянальнай культуры. Яна ўзначальвала экспедыцыі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, дзякуючы яму былі сабраныя сотні мастацкіх артыфактаў. На аснове тых калекцыяў і быў створаны Музей старажытнабеларускай культуры.

Па задаму арганізатару, выставачная экспазыцыя — напаміні і пра саму Вольгу Церашчатаву, і пра яе справу — палявыя экспедыцыі, работу этнографіі і мастацтва-



вазнаўца. Тут можна убачыць музейныя прадметы, сабраныя па ўсёй Беларусі, экспанаты са збору мисовых музеяў. Есць магчымасць ацаніць і экранную экспазыцыю з фрагментамі стужкі «Варужнае русалкі». Цікавае выклікаюць палявыя дзёнікі Вольгі Васілеўны, напісаныя ёю ў экспедыцыйна. У межах праекта экспануецца партрэт стваральніцы Музея старажытнабеларускай культуры, які належыць пэндзлю Юрыя Піскуна — беларускага мастака і паліччана Вольгі Церашчатавай.


— Ужо традыцыяна наш невялікі музей этнаграфічнага профілю ладзіць выставачныя праекты і імпрэзы з ацымлямі да Міжнароднага дня этнографіі, — адзначаюць супрацоўнікі «Музея бітвы за Дняпро». — Сёння этнаграфіі, антрапалогіі, сацыяльнай і культуры, — гэта ўжо далёка не проста ссылганнаўства, якое вывучала традыцыйную вясковую культуру канца XIX — першай паловы XX стагоддзя. Сённяшняя класічная этнаграфія ішмаў у чым грунтуецца на здыбках этнаграфіі музейнай. А сама музейная даследчая работа, і не толькі фондвая, — гэта заўжды этнаграфічнае даследаванне. Вольга Церашчатава — прыклад той асобы, якая натхняе сучасных этнографію і ўсё мінулагае даследчыца.

Наталія КАРПЫЛЕНКА, фота ДУК «Музей бітвы за Дняпро».

### ШТО РАБІЦЬ, КАЛІ ВАС УКУСІЛІ:

- хутка выдзіце джала: калі яго засталася, скарыце яго папозгачем, тупым бокам нажа, пластыкавай карткай, пілчэтам;
- месца укусу апраціце любым антысептыкам (спіртам, растварам нашатырнага спірту, настайкай календулы або марганцоўкі);
- прыкладзіце да месца укусу што-небудзь халоднае;
- у выпадку з'яўлення рэзкіх слабасці, задшыці, пацямненія ў вачах, сіношнасці або рэзкага пачырванення скуры, халоднага поту, ацёку твару, сутаргаў або страты прытомнасці — неадкладна выклікайце хуткую медыцынскую дапамогу;
- да прыезду брыгады хуткай дапамогі назірайце за пачырпелым: правярце стан дыхання (нагнуўшы руху грудной клеткі) і сардэчнай дзейнасці (пульс на соннай артары);
- калі напірапылі ў прытомнасці, дайце яму супрааперліргічны прэпарат (супраасцін, ларатадзіні і іншыя);
- пры адсутнасці прытомнасці і наяўнасці пульсу на соннай артары напірапеламу неабходна надаць стабільнае становішча на баку;
- калі ж пульс на соннай артары і дыханне адсутнічаюць, неадкладна прыступіце да правядзення штучнай вентыляцыі лёгкіх і закрыцтва масажу сэрца.

Аднак нягледзячы на тое, што сур'ёзныя рэакцыі на укусы джаласносна насаскомья здараюцца даволі рэдка, у кожнага чалавека індывідуальная рэакцыя. Таму пры першых прыкметах моцнай алергіі (ціжкае дыханне, ацёк Квінке і іншыя) неабходна неадкладна звярнуцца да ўрача.



Вераніка КАНОТА.

ООО «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ»
Учредитель ООО: 19282731
Вид экономической деятельности: Реализация проектов, связанных со строительством зданий

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2021 г.

Table with columns: АКТИВЫ, Код строки, На 30 июня 2021 г., На 31 декабря 2020 г. Rows include: I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ, II. ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ, III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ, IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

Table with columns: Пассивный капитал и обязательства, Код строки, На 30 июня 2021 г., На 31 декабря 2020 г. Rows include: I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, II. ЗАЕМНЫЕ АКТИВЫ, III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ, IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИХ И УБЫТКАХ за январь – июнь 2021 года

Table with columns: Наименование показателей, Код строки, За январь – июнь 2021 г., За январь – июнь 2020 г. Rows include: Выручка от реализации продукции, Себестоимость реализованной продукции, Валовая прибыль, Расходы на реализацию, Прочие доходы от текущей деятельности.

Руководитель: А.А. Сидорова
Главный бухгалтер: Т.В. Коробкина
30 июня 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Идеальный выпускной с Ferrero!»

Сведения о рекламной игре: «Идеальный выпускной с Ferrero!». Территория проведения: магазин «Европорт», находящийся на территории Республики Беларусь, автоматизированный торговый объект «Европорт».

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимир» (продавец) извещает о проведении 12 августа 2021 года повторного открытого аукциона по продаже имущества в 12,00 по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Table with columns: № лота, Наименование имущества, Инв. №, Начальная цена продажи (руб.), Начальная цена продажи (бел. руб.). Rows include: 1. Лазерная печатная машина, 2. Бюджетная мебель, 3. Общепромышленная машина Евасузи, Италия.

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Табакнорик» (продавец) извещает о проведении 31 августа 2021 года открытого аукциона по продаже имущества в 12,00 по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Table with columns: № лота, Наименование имущества, Инв. №, Начальная цена продажи (руб.), Начальная цена продажи (бел. руб.). Rows include: 1. Лазерная печатная машина, 2. Бюджетная мебель, 3. Общепромышленная машина Евасузи, Италия.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 320505100002000591, площадь 0,8888 га. Информация о земельном участке: кадастровый номер 3205051000000333, площадь 0,8888 га.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 26 августа 2021 г. по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в г. Смолевичи

Table with columns: № лота, Адрес земельного участка, Кадастровый номер, Площадь (га), Целевое назначение, Начальная цена (бел. руб.), Цена за кв. метр (бел. руб.). Rows include: 1. Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки, 2. Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки.

Извещение о проведении аукционов торгов по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь

Аукцион состоится 26 августа 2021 г. в 15:00 в Смолевичском районном исполнительном комитете по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 125 зал заседаний. Извещения о проведении аукционов размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу: https://au.naby.by, http://nby.by, https://www.deloencenka.by

Центр Промышленной Оценки «Организация Аукционов – ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 52, пом. 1703, оф. 5.

Производственная база в составе: производственный объект ГПТК № 1 (инв. № 710С-13026, 29804 кв. м), производственный объект № 1 (инв. № 710С-13024, 29 кв. м), производственный объект № 2 (инв. № 710С-13024, 29 кв. м), производственный объект № 3 (инв. № 710С-13024, 29 кв. м).

Здание инженерного корпуса (инв. № 710С-2146, 4561 кв. м), в составные части которого включены: автотранспортно-технологический корпус, корпус для хранения сырья, корпус для хранения готовой продукции, корпус для хранения сырья, корпус для хранения готовой продукции.

Помещение столовой (инв. № 710Д-88145, 2205 кв. м), в составные части которого включены: моечные помещения, помещения для хранения посуды, помещения для хранения посуды, помещения для хранения посуды.

ЗАО «БелБанкротАукцион», организатор торгов по продаже имущества ООО «СигналТ» (УНП 3191466445), объявляет о проведении 30.08.2021 г. в 09.00 публичных торгов в электронной форме на электронной торговой площадке bankrot.by

Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке: https://bankrot.by/ru/lot/3191466445/30.08.2021. Место нахождения имущества: г. Полоцк, ул. Волынская, д. 12, в. 9.

Характеристика инженерной коммуникации и сооруже... Характеристика инженерной коммуникации и сооруже... Характеристика инженерной коммуникации и сооруже...

Відбулася зустріч з журналісткою  
Тел. (017) 311-17-36

У нашому оточенні практично завжди знаходяться неспокійні, неспокійні люди, запальні чужаки, акало якого заусьді скандали і звадкі. Калі після стасунок з ім застасеа адуванне спусуношасна, то вась яна — таксічна асоба. Перша думка, што варта абежасеа зносны з такімі людзьмі, але што рабці, калі гэта інашы бліжні, калей ці сваякі? Як правіла з ім суснаваць і разгаваць на іх правасці, а таксама чаму важна не паранюваць сябе з інымі, мы паразмалялі разам з псіхалагам Марыям ГУЦЬКО.



— **Хто такі таксічны людзі? Як іх вызначыць у сваім акружэнні?**  
— Таксічнасць — гэта тое, што мы адчуваем, калі з іммісіі кантактаме. Пасля такіх людзей застасеа нейкі горкі прысмак, мы разумеем, што намі маніпулююць. Таксічныя адносіны, як правіла, унікаюць з тымі людзьмі, якія ў дзіцячым перажылі траўму, часта яны маюць псіхічныя расстройствы. Бацькі лічаць, што няправільна выхоўваюць дзіця, туюць яго інашы больш, і малое адчувае яно больш моцнае непрыемнае яго як асоба. І пачынае адрываць сабе стасе, але абсалютна не валодаюць эмпатыяй — не разумюць, што адчувае інашы, і не могуць суперажываць. Яны дадзены сферу для сябе перакрылі — іх і так шмат крыў-

«Таксічнаму чалавеку патрэбна эмацыянальная аздача. Як толькі мы правілі эмоцыі, ён нас «з'еў».

У нас ва ўсіх бываюць моманты, калі працягваюцца наша таксічнасць — з за хвароб, страсэй, стомленасці. Аднак здаровыя адносіны — гэта калі мы хочам і адчуваем часам нейкую таксічнасць, ды ўсё ж разумеем, што чалавек у дошку разаб'еаца, але ўсё зробіць для нас. «Мы яму — ён нам» — гэта нармальныя адносіны.  
Таксічныя людзі, як правіла, разумныя, умеюць выклікаць прыхільнасць да сябе, але абсалютна не валодаюць эмпатыяй — не разумюць, што адчувае інашы, і не могуць суперажываць. Яны дадзены сферу для сябе перакрылі — іх і так шмат крыў-

характэрны і негатыўны. Ні ў адной сітуацыі яны не бачаць пліосуд, адна мінулы. І часам іх стварюць самі. Нават звычайную сітуацыю яны здольныя ператварыць у негатыўную, а ты стаіш і не разумееш, што здарылася.

— **Атрымліваецца, што таксічным чалавекам становіцца ў дзіцястве...**  
— Здарэаца, што і ў дарослым уоросце. Мы насамірам расцым усё жыццё, і неадарэаца ў нас перыядычна ўнікаюць крызісы псунага ўросту. Пасля іх мы павінны штосьці набыць: мы як бы апускаем у яму і мусім выйсці з яе на інашы ўроревне. Калі ж у гэтым крызісе мы адчулі страс ад касаванна шлюбю, здарэацыі, нейкай страты, то выйдзем, магчыма, не на інашы ўроревне, а адкасіма назад, у дзіцяства. Тут уключоаца дзіцячы механізм: я готую дзючкіну, калі што, укушу, але яна німа аддасць тое, што я хачу.

— **Як кантактаваць з таксічнымі людзьмі, калі гэта, скажам, калега?**  
— У нас заусьді ёсць магчымасць штосьці змяніць: абежасеаць час кантактавання, перайці ў інашы адрэал, нарэш-



це, памяншчч работу. Калі гэта начальнік, то часам лепш проста сысці. Калі калега, то скараціць кантактаванне з ім і зрабціць яго бязэмацыянальным. Размаўляць толькі па справе і прыгожа сыходзіць кожны раз: «Я не супраць з табай гаварыць, але ў мяне толькі дзясць хвілін» ці «Ага, ты зноў пра гэта, я тут табе і да-ч». За 10-15 хвілін інашы не знеруоаць і вась рэсурс за-

хвацеаца. У выніку калега проста стоміаца ад таго, што яго не прымаюць. Таксічнаму чалавеку патрэбна эмацыянальная аздача. Як толькі мы правілі эмоцыі, ён нас «з'еў». Ёсць так званая тэхніка шэрага каменя, якая мае на ўвазе не разгаваць эмацыянальна. Вяртаць тое, што вам казалі. Напрыклад, ён кажа: «Ты, як звычайна, сеў у лужыну». Спакойна адкажываць: «Так, як звычайна, сеў у лужыну». Але прымяняць такую тэхніку не кожны здолее.

Ёсць людзі, якія сбраюць з «токсікамі». Свароаца з ім, клянуча, што той страшны чалавек, але насамірам падпітвюаца негатыўнай энергіяй, атрымліваюць эмацыянальную разраду.  
Тут важна самому дакладна разумець, што ты можаш даднуаца, а што ўжо заададзі. Калі ўсведмаляем, што вась тут у пацірлію, становіцца прасцей.

— **А ці варта ўвогуле цярпець?**  
— Да кожнай сітуацыі ўнікаюць паводзіны. Калі таксічны вась начальнік, але вась падабаецца тут працаваць, то можы ра зраба разумець, што табе трохі падкінулі, затое ўс астатняе вельмі надарэаца.

— **А калі таксічным аказваецца вась блізкі сябар?**  
— Калі пачынаюаца скаргі, дапамагае пераклучааца на інашы тэму, бязэмацыянальна агучывае: «Дык у цябе праблема з мужам? Чаму ты сама не можаш іму гэтага сказаць?» Як правіла, яны больш здагаваюцца, фантазуюць і жывуць у прымудамым свеце, гэта вельмі адчуваельныя людзі, нягледзячы на тое, што яны не валодаюць эмпатыяй.

— **Як правільна выбудоўваць з імі стасункі і суснаваць?**  
— Гаварыць «не», калі няма рэсурсу выслухоўваць: «Не, не магу, прабачце, няма часу». Рабціць сябе крыху недаступным, затым інашы ўсё выдатна зразумее.

— **А калі таксічным аказваецца вась блізкі сябар?**  
— Гаварыць «не», калі няма рэсурсу выслухоўваць: «Не, не магу, прабачце, няма часу». Рабціць сябе крыху недаступным, затым інашы ўсё выдатна зразумее. Другі момант — памятаць, што вась не вйнаваць у гэтым адносінах. Бо часта такоа здарэаца ў пары — у адзін «чудоўны» момант вась партнэр казавасеа свай «выскал». Таму тут трэба ўсведмаляць, што гэта не вась няварта, а проста такі чалавек, на якога вась не пашчасціла трапіць. Як правіла, такіх людзі, каб заваяваць «хавіру», адстроўваюць усё, што мы думаем і любім. А потым разка аказавасеа, што ў інашы вась вядома твао рыбалку. Іх адчуваельнасць дазваляе пёгка зацінуць сябе ў сетку, а потым, калі ты становішся «сваймі», можа зламаць.

траба канкрэтна адрасіць межы: я з табай, сястра, стасуюкася, але давай мы не будзем гэта разказваць маме.  
Таксама можна прымяняць метадку «шэрага каменя», але яна збўная для нас саміх, бо нам эмацыянальна бо заглушаецца. Можна прымяняць таймінг: «Мама, у мяне дзве гадзіны на застале, потым я з'язджа дадому». Паменш спірнага, бо я правіла, усё сімейнае яна адбувааца падчас сумесных вьчэр ці абедаў.

«Таксічныя адносіны ўнікаюць з тымі людзьмі, якія ў дзіцячым перажылі траўму, часта яны маюць псіхічныя расстройствы».

Так, калі вы перастаеце кантактаваць з таксічным сваякім, у вас не будзе такой сфэры жыцця, як бацькоўскі сьміх. З гэтым трэба змяніаца, пагадзіаца і прабачыць. Але вы дарослы чалавек, самі стварэаце сваю сям'ю і старэаеце усё рабціць так, каб у ёй было па-інаму.

— **А калі таксічным аказваецца вась блізкі сябар?**  
— Калі пачынаюаца скаргі, дапамагае пераклучааца на інашы тэму, бязэмацыянальна агучывае: «Дык у цябе праблема з мужам? Чаму ты сама не можаш іму гэтага сказаць?» Як правіла, яны больш здагаваюцца, фантазуюць і жывуць у прымудамым свеце, гэта вельмі адчуваельныя людзі, нягледзячы на тое, што яны не валодаюць эмпатыяй.

— **Як правільна выбудоўваць з імі стасункі і суснаваць?**  
— Гаварыць «не», калі няма рэсурсу выслухоўваць: «Не, не магу, прабачце, няма часу». Рабціць сябе крыху недаступным, затым інашы ўсё выдатна зразумее.

— **А калі таксічным аказваецца вась блізкі сябар?**  
— Гаварыць «не», калі няма рэсурсу выслухоўваць: «Не, не магу, прабачце, няма часу». Рабціць сябе крыху недаступным, затым інашы ўсё выдатна зразумее. Другі момант — памятаць, што вась не вйнаваць у гэтым адносінах. Бо часта такоа здарэаца ў пары — у адзін «чудоўны» момант вась партнэр казавасеа свай «выскал». Таму тут трэба ўсведмаляць, што гэта не вась няварта, а проста такі чалавек, на якога вась не пашчасціла трапіць. Як правіла, такіх людзі, каб заваяваць «хавіру», адстроўваюць усё, што мы думаем і любім. А потым разка аказавасеа, што ў інашы вась вядома твао рыбалку. Іх адчуваельнасць дазваляе пёгка зацінуць сябе ў сетку, а потым, калі ты становішся «сваймі», можа зламаць.

Ну і інашы адзін момант — каб не адчуваць сваякі інашы, пастарэаеце не дапамагаць такім людзьмі. Бо што яны зрабці, іму усё дронна, — ва ўсё атарэаляся, у яго аднаго — не. І вйнаваць застасеаць вась. Таму казачь «не» — гэта вась выратываанне.  
— **Якія памылкі нельга рабціць бацькам у выхаванні, каб дзіця не вырастае таксічным?**  
— Часам на кансультацыю прыходзяць бацькі з дзецьмі, і вьдэаочна, што гэта зламанае дзіця. Прабчы могуць быць розныя закіанне, трывожнасць. Перфекцыанізм бацькоў прыводзіць малога да ўласнага перфекцыанізму і богаз памылак. Нават калі вы памылкі і накрэаціла на дзіця пасля чэрага дня, гэта не страшна. Даследаванні паказваюць, што бацькоўскія памылкі не настолькі дэрна адбувааца на дзіцяці, яно рабціць свае вьсновы. Мы усё памыляемся, але важна вырашааца сітуацыю, папрасіць прабачэння, сказаць, што «у дзіцячым быў таі самы». Бацькам вельмі важна ўгай-моваць амбіцыі час ад часу.

«Таксічныя людзі, як правіла, разумныя, умеюць выклікаць прыхільнасць да сябе, але абсалютна не валодаюць эмпатыяй — не разумюць, што адчувае інашы, і не могуць суперажываць».

Як правіла, «токсікі» нараджаюаца ў таксічных бацькоў, нарэшчату, аб'юзераў, алкаголікаў, залежных людзей. Але бывае, што таксічнасць з'яўляецца пасля псіхалагічнай траўмы ці інашых драматычных падзей у жыцці. Важна грамааца разгаваць на іх, паказваць дзеям, што іх рабціць на сваім прыкладзе. Калі бацька вьлівае і маші кажа: «Так, тата вьпіў, але мы іму дарумі і дапаможам справіаца з хваробай», — гэта адно. І зусім інашы — таміны скандалы, не падрьтвюаца да таго, што вась «зноў прьідзе гэта інашы». «Я іму пакажу!» — і дзеці ва ўсім гэтым існуюць. Так мы атрымліваем таксічных людзей.

— **Як змяніаца з таксічнасцю ў сабе?**  
— Каб быць шчаслівым, важна не паранюваць сябе з інымі. Калі адчуваеа, што павышаецца ўласная таксічнасць, кажа сабе: стоп, я не буду паранюваць сябе з інымі. І адразу ўс становіаца на свае месцы.

«Таксічныя людзі, як правіла, разумныя, умеюць выклікаць прыхільнасць да сябе, але абсалютна не валодаюць эмпатыяй — не разумюць, што адчувае інашы, і не могуць суперажываць».

Як правіла, «токсікі» нараджаюаца ў таксічных бацькоў, нарэшчату, аб'юзераў, алкаголікаў, залежных людзей. Але бывае, што таксічнасць з'яўляецца пасля псіхалагічнай траўмы ці інашых драматычных падзей у жыцці. Важна грамааца разгаваць на іх, паказваць дзеям, што іх рабціць на сваім прыкладзе. Калі бацька вьлівае і маші кажа: «Так, тата вьпіў, але мы іму дарумі і дапаможам справіаца з хваробай», — гэта адно. І зусім інашы — таміны скандалы, не падрьтвюаца да таго, што вась «зноў прьідзе гэта інашы». «Я іму пакажу!» — і дзеці ва ўсім гэтым існуюць. Так мы атрымліваем таксічных людзей.

— **Як змяніаца з таксічнасцю ў сабе?**  
— Каб быць шчаслівым, важна не паранюваць сябе з інымі. Калі адчуваеа, што павышаецца ўласная таксічнасць, кажа сабе: стоп, я не буду паранюваць сябе з інымі. І адразу ўс становіаца на свае месцы.

## Простая мова

**Мясцач — гаводзе слоўніка** — вьдэаочна з прыметамі горада, што вьдэаочна — марожанае тут — ну амаль «ямак»: проста вочы разгаюаца! Цяжка вьбраць, калі не ведаць, як гэта рабціць інашы. Мужчыны: — У вась ёсць марожанае? — Ёсць. — Давайце. **Жанчыны:** — У вась ёсць марожанае на палцы, з ішнэвай начынкай, у шакаладнай глазуры, пасыпанае какасавай стружкай? **Дзеці:** — У вась ёсць марожанае за рубель? **Кожнаму сваё. І добра ж, калі ёсць!**

**Без навукі — як базрукі...**  
Нагоці расцілі — разгарнулі свае яркія сонечныя плясцісткі. І тым самым зноў нагадалі, як адну вясковую жанчыну (двое дзетак малых) паклалі ў балыню ў падзарэанне на анкалогію, як яна там не ела-не спала, плакала... Як хачу ў калідоры, што усё жоначыя папярэа вельмі добра ленааца настойкай календулы, і я рабкерывааца, што гарадзіа жанчыны тую календулу, вьдэаоч ж, дастануць. А вась ёй і сваёй глуміаца... Куды паісці, у каго спытааца? ...Трохі паазны дачалася, што календула — не што інашы, як нагоці, кветкі-самосеяны, якая сама ж і ў сваім гародзе кожную вясну вьпыволае і якая там усё роўна цяжы. Нібы ведалі, што спатрэбааца.

**Слова?.. Часам дастаткова!**  
«Дыбчыка ад ільняна далёка не коціаца: калі бацька нехайнік, дык і дзеці такі ж», — уздыхааца бабуля, бо яно і сапраўды, малая на хадзе прабеглі — тут імамай праішоў. І хоць бы ж хлопчыкі, і то... «Кіжкі ў суніцы, клопцы ў думцы», — потым пасміхаўся дзед, бачачы, што ўнучкі дзясць ў аблоках. ...Той дзень, праўда, «прыязліліся»: сталі вучыаца сырнікі пяць. У працэсе, як вьглядзеа, вьпяталі некуды з хаты. Факт, што дзед, адчыніўшы дзверы, у мукі запыааці інашы і сказаў: «Вьдэа, што Акуліна пірагі пьіла: усё вароты ў цэсцэ».

## Вострае пытанне

Уначк яго звалі, вьдма ж, не так, але намяк інашы зрадуелі: кантралюаць сябе... Хоць зрадуць.  
**Вострае пытанне**  
Лета. Вёска. Па вуліцы распакаюць малыя раварысты, над вуліцай носяаца буслы.  
Адзін з іх зранку «тармозіць» на сплеце: стаць (на адной цыбатая назе), наводзіць марадэт — дэабыя вычынае пер'е на крылах, адкідаее галаву і патыліцай сам сабе чухае спіну, з цякасааца пазіраеа на людзей... І яны, вьдма ж, таксама — задзіраюць галовы, лубюаца, нават не моўць!  
— Ну што, брат, давайце! Пагдавааць дзясці на сваю галаву? — Пытае бусло зьнаёмы вьдочнець. — Сам уяк альбо вьгнана? І з людзьмі такоа бывае. Каэтрэае пытанне — яно, бачыш, усю дастае — і на вуліцы, і над...  
**Інашы часы...**  
Даўная гісторыя. Жылі-былі тры сяброўкі. Адна ў той дзень і з самаага ранку па камсамольскай пудэўцы ад'язджала на цяліну, дзе другія — хадзілі праводзіць. Прычым не проста пасадзіць у вагон і там развітааца, і разам даехааца да наступнай станцыі, а потым — вьрнуаца...  
(Хто ж думаў, што таі станцыя — праз сотню вьрстаў, і і цягнік дадому толькі ўвечары!)  
Факт, што пакуль яны дачкаліся да пабы дабрацілы, маші іх усё вочы прапалакалі: баяліся, што іх донкі разам з той сяброўкай ужо на цяліне.  
Завяжуча: нейкіх інашых думкаў (накіталі украпі, загвалтавалі, напалілі, збілі і г. д.) у галавы ім не прыходзіла, і ў мільцы яны не вьрталіся.  
Трэба разумець, інашы былі часы — інашы норавы.

**Думы за гарамі...**  
«Бог сем пар лапцў статаў, пакуль пару сабраў» — кажуць гэтак пар многіх... Пра Юлію з імям таксама, бо яны — абое — не проста прыгожыя (жонка сам па сабе), яны да ўсёго падобныя — высокія, чарнявыя, стройныя... «Хочу ў кіно здымааць! Ці ў «Алесе» на вокалду!» — кажаў Вьдэа. «Ага... Ды якая і якая, — цяжка ўздыхааца жанчына. — Дзясць годку ўжо разам жывуць! Каб па-падоўку усё, каб, як некалі ў нас — злюбіліся, пакалініся, — дзеці, жонку ў школу ўжо хадзілі!» А так...»

**Розум прыходзе па шкодзе**  
Завяжуча: асобныя хворыя хварюаць даўжэй, чым здаровыя жывуць.

## ПТУШКІ, ЯК ЛЮДЗІ, альбо Розум прыходзе па шкодзе

У маладосці і сапраўды чалавеку здаецца, што часу наперадзе — проста та нямарана, што ёго разоў інашы ўсё паствеш, што гапоўнае — не сям'я, ва ўсімім разе ў 30...  
У 40, магчыма, дойдзе, што «кар'ера не будзе чакаць цябе дома», а слава не абдыме чалавек, што народ калісьці праўду казаў: думы за гарамі, а смерць за плячамі.

**Супраць лома...**  
Вечар, тралейбус, вольнае месца, але ж не да чытва: дзве маладзіцы побач уселіся, шабечуць — проста не змаўкаюць. Старэйшая расказвае, што замуж ідзе плямянніца (роднай сястры дачка), што жаніх на сем гадоў старэйшы, багаты і родам з Пчэра, што вьсвеле адбудзецца там, у расэаанне, што не екадзі ёй проста нельга... Але ж і таха не вьпадае, бо дырктар не адпускае з работы.  
— Дык ты заяву напісаш, — раіць маладзейшая, — за свай кошт.  
— Ты думаеш, я за чужы хадэла? Не, за свай... У нас проста начальнік такі. Абы крывы папіць. Яны разы да яго хадзіла: і заявы пісала, і прасілася, нават плакала. А ён ўбёрся рогамі.  
— Слухай: дык можа балынічы нейкі рабціць?  
— Я пра гэта ўжо думала... Але ж, кажуць, ён сам захавраў.  
— Дык, можа, памэр?

**Няма роду без выроду?**  
Што было, тое было! па тэлевізавы паказвалі.  
Сталіца, крама, нотылі і там — дзве «варыжы»: адна — маладая — «послава» свай кашалек, другая — пеньнага ўросту — падбэраа і паклала ў сумку сабе.  
Камеры назірааць гэты працэс добрасумленна знялі, тэлебачанне ўвечары паказала.  
І тым самым нагадаа абэству ў гадэроры: «Калі ласка, не пакідааца ў інашых каштоўных рэчы, таму што гадэрорышчыца з зарплатай у 350 рублёў за сябе не адказвае».  
А павіна!  
Класіка (праўда, з інашым нагодзі): «Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

**За здароўе!**  
Пытанне армянскаго радзі: калі наш мужчына купляе новы спартыўны касцюм?  
Адказ: калі зьбрааца ў санаторыі альбо клядзецца ў балыню.  
Ні ў першае з гэтых месцаў, ні ў другое! Алксісэвч не збруае, а таму хадзіў у старым, бо добры інашы, жон-

ка — майстрыха, або латкі на каленкі паставіла.  
А тут, як на ліх, нейкі кашаль уснаўся, тэмпература ўвэрх папалу — пад 40... Давелася «хуткую» выклікаць, потым сімейна збрааца — ехааць у балыню.  
— Што з сабою брааць? — спытаўся ў медыкаў.  
Тыя казалі, ён у сумку складеў — той самы спартыўны касцюм, тамкі, руніш, шкарціткі, кубак, лыжку, расчую, збўную шотку... Здаецца, нічога не забьўць?  
І ў балыніцы, дзякаваць Богу, не затрымаўся. Зрабілі там патрэбныя аналізы, прызначылі антыбіятыкі, з тыдзень лакалілі і яны быааца амужы чалавек: ва ўсімім разе, перад вьхаднымі вьврасіаць з балыніцы.  
...Жонка з сынам з той радасці святчючыю вьчору зрабілі, а затым — сталі яго сумку разбэрааць. Лыжка на дапамогу выпала.  
— Ты што, — здэвілася жонка, — чайную браў?  
— Можна падумааць, я ў балыніцы ляжаў... Адкуль німа ведаць, якую траба?  
— І што — ёно там суп ёў?  
— А як жа...

Так і з Пятроўкай: неспадэўкі адвелаа, адна засталася ў пустым вьлікім доме. «Можна, кватэраа яны ўзялі б?», — раілі радні і суседзі, але жанчына не слухала. Казаа, што добрая людзі па чужых чужых туліаца не будуча, а дрэнныя — ёй бэе патрэба. Адна перабавілася, пакупіла...  
Напрадвешні, казалі, вечарам на вуліцы вьлішла і паліснула. Намалася ўстаць, — не змагла, хадэла пазаваніла — мабільным дома застасеа, паспрабавала пакрынаа, паклікааца на дапамогу — ніхто не паучу.  
А быў бы побач нехта жывы, хай сабе і дрэнны...  
Позна.  
Розум, як той казаў, прыходзе па шкодзе. І часам — калі нічога ўжо не выпраіш.

**За здароўе!**  
Пытанне армянскаго радзі: калі наш мужчына купляе новы спартыўны касцюм?  
Адказ: калі зьбрааца ў санаторыі альбо клядзецца ў балыню.  
Ні ў першае з гэтых месцаў, ні ў другое! Алксісэвч не збруае, а таму хадзіў у старым, бо добры інашы, жон-

— Цырк! — зарэагатаі сямейнік! — Маленкай пьіжынкай, у запалатых портках... Дык вась чаму ты ўжо дома!  
...«За здароўе! За сваёма гапоўнае!» — найпершый тост.  
А ў медыкаў, кажуць, ёсць яшчэ і свай, адмысловы: «Каб бедныя ніколі не хварэлі, а багатыя — не папраўляліся».

Пасля чаго малілі з тыдзень усім расказвааць, як ноччу дыкала кароўка (у суседзім хляве), як падал з не-

ба зоркі, як шумуе ў яблынях вецер. А гародня (амаль дэслон), як праўдучы ў бусляны бусел, як пашлаваў сваю бусліку і адразу папаліў на балота, каб што-небудзь смачнае прынесці сваім бусліткам.  
...Усё амаль тое ж шаторанці (ці трэба казаць?) рабці дзядуля гэтага хлопчыка. І ягоны бацька.

Некалі (спадзэвааца ж можна?) тое самае будзе рабціць ён сам.  
**Пшоух**  
Як ёсць, так ёсць: мужчыны, шчасліва ў першым шлобе, лягчы гздажюаца на другі. Пятровіч толькі з паўгодо удавоўна паблў і зноў прыкнааца. Хваліўся, што дужа пашчасціла, бо паспадынаў у яго — якіх пашукааць! І ў хаце, маўляў, парадок трымае, і на лешчыні ўсё расце...  
...Як адчуваць інашы ў суботы і вьрталіся. У яго за спінай цяжэаваць запленчкі быў, у яго — дзве «торбы» ў руках. Паставіць не паспела — і аўтобус краўся, і яна...  
Ньудала «прыязліліся». Амаль два месцы ў балыніцы праляжала, а потым і дома інашы. «Толькі і чуў да тое самае падай, тое прыняаць», — успамінае «муж».  
...Абрыдла інашчыца. Пазвааў інашы інашы «Забраіаца, маўляў». Не скажу ад слова і прьіехааці, і забралі. А я цяпер ва зноў халасяаца.  
...Як ёсць, так ёсць: мужчына любіць жонку здароваю, а сястру багату.  
Ён жа — шчаслівы ў першых двух шлобах — лягчы ўстапае ў трыці.

**Шчасце — гэта...**  
У жаночай прыгажосці воруаць шмат: гадзі, нагарку, страсы, кучына, страшней за якую, кажуць, толькі гарод.  
І напэўна ж, няпраўда, бо... Сяброўка з балыніцы званіла. Спытала, чым займаюаца? Расказала, што з раны па інашы гадзі «амерыканка» заела), а цяпер ва завьіаюаца на хучі, бо гасці і хучка абад.  
— А што ты гатуеаць? — спытала Света (кулінарка — жнк пашукааць).  
Прышлось расказааца...  
І пры гэтым, што называецца, «спінным мозгам» адчуаць, якое ж шчасце: быць здаровым і дома — са свай сям'ёй, на сваім гародзе...  
Каб яго зразумець, трэба (святсэаць!) апынуаца ў балыніцы?

**Валыніца ДОУНАР.**



ПАРИТЕТБАНК
Финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Заключение независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах белорусских рублей)

Table with 4 columns: Примечания, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года (пересчитано), 1 января 2019 года (пересчитано). Rows include Активы: Денежные средства и их эквиваленты, Средства в финансовых учреждениях, Ценные бумаги, и др.

Table with 4 columns: Примечания, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года (пересчитано), 1 января 2019 года (пересчитано). Rows include Обязательства: Средства клиентов, Долговые ценные бумаги, Прочие обязательства, Уставный капитал.

ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах белорусских рублей)

Table with 4 columns: Примечания, 2020 г., 2019 г. (пересчитано). Rows include Прогнотная выручка, Расходы на содержание эффективной процентной ставки, Прочие расходы, ИТОГО ПРОЦЕННЫЙ ДОХОД, Эффект первоначального признания финансовых активов и обязательств, и др.

ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах белорусских рублей)

Table with 4 columns: Примечания, 2020 г., 2019 г. (пересчитано). Rows include ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, Изменение справедливой стоимости финансовых активов, Изменение справедливой стоимости денежных финансовых активов, ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД.

ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах белорусских рублей)

Table with 6 columns: Примечания, Уставный капитал, Собственные выкупленные акции, Накопленный убыток, Фонд переоценки по справедливой стоимости инвестиций, Итого капитал. Rows include На 31 декабря 2020 года согласно отчетности, На 1 января 2019 года (пересчитано), и др.

ОАО «ПАРИТЕТБАНК»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах белорусских рублей)

Table with 4 columns: Примечания, 2020 г., 2019 г. (пересчитано). Rows include Движение денежных средств от операционной деятельности, от инвестиционной деятельности, от финансовой деятельности.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль от расходов по налогу на прибыль, Амортизация, Чистые процентные доходы, Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по процентным финансовым активам, и др.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и нематериальных активов, Приобретение ценных бумаг, Поступления от продажи ценных бумаг, Поступления от реализации акций, и др.

КPMG
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества «Паритетбанк»
Мы провели аудит финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Паритетбанк» (далее - «Банк»), состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о прибыли или убытке, совокупного дохода, об изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информации, состоящей из основных положений учетной политики и прочих пояснительных данных.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора» аудиторского заключения. Мы не выражаем отдельного мнения по отношению к Банку в соответствии с Международными стандартами этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (КОДЭС/CMSCS) и в отношении соблюдения Банком требований, применимых к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, а мы выполняем прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМЭСБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, а мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам
См. примечания: 11 - «Кредиты клиентам» и 28 - «Управление рисками».
Ключевые вопросы аудита
Кредиты, предоставленные клиентам и учитываемые по амортизированной стоимости, составляют 89 % от общей величины активов и отражаются за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (далее - «ОКУ»), оцениваемого на регулярной основе и учитываемого через прочий совокупный доход.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита
Мы оценили основные аспекты методологии и ИПОФ ИРБ в отношении оценки ОКУ на предмет соответствия требованиям МСФО (IFRS) 9, в том числе путем применения к анализу наших специалистов в области управления финансовыми рисками. Мы оценили и протестировали организацию и операционную эффективность системы контрольной информации внутренних кредитных рейтингов и оценки залогов корпоративных заемщиков.

Важные аспекты аудита
Мы обращаем внимание на примечание 4 к финансовой отчетности, что сравнительные показатели по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на указанную дату, были пересчитаны. Наше мнение не было модифицировано в отношении пересчитанных показателей.

Прочие сведения в отношении сравнительных показателей
Аудит финансовых отчетов Банка по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года (на основе которого был подготовлен отчет о финансовом положении по состоянию на 1 января 2019 года) и за год, закончившийся на указанные даты, за исключением информации о финансовых отчетах Банка за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, включены в аудиторское заключение, датированное 16 июня 2020 года и 11 июня 2019 года соответственно немодифицированное и тек отчетов.

Отчетность, руководство и лица, отвечающие за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Отчетность несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений. Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

Мы не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка, и не проводим аудит отчетности, не являющейся отчетностью Банка.

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона)
извещает о проведении 30 августа 2021 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Table with 6 columns: № лота, Адрес земельного участка, кадастровый номер, Площадь (га), Ограничения в использовании, инфраструктура, Земельная цена (бел. руб.), Размер задатка (бел. руб.), Расходы по подготовлению документации (бел. руб.). Rows include 1. д. Чудинский, ул. Звездная, 3, кадастровый номер 62328630661000618, 0,15, Часта населенного пункта, 23 000,00, 2 300,00, 2168,50, и др.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению частного производственно-торгового унитарного предприятия «ЧерчеркБиоГран» (продавец) извещает о проведении 9 августа 2021 года открытого повторного аукциона со снижением цены на 35 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Table with 4 columns: № лота, Наименование предметов торгов, Начальная цена продажи имущества, с учетом НДС (20%), бел. руб., Сумма задатка, с учетом НДС (20%), бел. руб. Row 1: Дисконный углопильный станок «Корвет» Р15D560, состояние неудовлетворительное, 2015 года выпуска. Место нахождения: г. Черчерк, ул. Советская, 64. 2 730,00, 273,00.

